

ПАЧАЛАСЯ РАСПРАЦОЎКА ПРАЕКТА ЎКАЗА АБ МАТЭРЫЯЛЬНАЙ ДАПАМОЗЕ ВЕТЭРАНМ ВАЙНЫ

У Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны прыступілі да падрыхтоўкі праекта ўказа аб аказанні матэрыяльнай дапамогі ветэранам Вялікай Айчыннай вайны і людзям, якія пацярпелі ад наступстваў вайны, да 70-годдзя вызвалення Беларусі.

Такіх людзей з кожным годам, на жаль, становіцца ўсё менш і менш. Так, сёння ў Беларусі пражываюць 24 тыс. ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, з іх 16,7 тыс. інвалідаў і ўдзельнікаў вайны. А таксама 33,1 тыс. грамадзян, якія пацярпелі ад наступстваў вайны, у тым ліку 1,6 тыс. членаў сям’яў ваеннаслужачых, якія загінулі ў гады вайны, 30,6 тыс. былых вязняў фашызму, 937 інвалідаў з дзяцінства ў выніку ранення, кантузіі, калецтва.

Увага гэтым людзям аказваецца не толькі напярэдадні свят. Так, у межах падпраграмы «Сацыяльная падтрымка ветэранаў, асоб, якія пацярпелі ад наступстваў вайны, пажылых людзей і інвалідаў» Комплекснай праграмы развіцця сацыяльнага абслугоўвання на 2011-2015 гады абслоджваюцца умовы іх жыцця. Прычым абследаванні праводзяцца ва ўсіх населеных пунктах без выключэння. Толькі сёлета за паўгода больш за 5,9 тыс. прадстаўнікоў гэтай катэгорыі была аказана дапамога ў рамоне кватэр, дамоў, надворных пабудов, печу, электраправадоў, сан-тэхнічнага, газавага, электратэхнічнага абсталявання, устаноўкі пажарных апавяшчальнікаў на суму Br4,1 млрд. Са сродкаў Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва матэрыяльную дапамогу ў студзень—чэрвені гэтага года атрымалі 38,9 тыс. чалавек на суму Br13,4 млрд. са сродкаў мясцовых бюджэтаў — 14,9 тыс. чалавек на суму Br19,1 млрд.

Надзея ДРЫЛА.

Кошт участкаў на аўкцыёнах у Мінску ў прыватную ўласнасць дасягае Br860 млн

Стартвае кошт зямельных участкаў на аўкцыёнах у Мінску для прадастаўлення ў прыватную ўласнасць дасягае Br860 млн. Пра гэта паведаміў на аператыўнай нарадзе ў мэрыі дырэктар Мінскага гарадскога цэнтра нерухомай маёмасці Станіслаў Коціцаў, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

У 2012 годзе ў сталіцы праведзена 22 аўкцыёны і рэалізавана 24 участкі, у 2013 годзе — 15 аўкцыёнаў, прададзена 20 участкаў на суму больш як Br19 млрд. Усяго пакупнікам прапануецца 102 участкі (на права арэнды, праектавання і будаўніцтва, у прыватную ўласнасць).

«Калі па пляцоўках, прапанаваных у арэнду, попыт ёсць, яны прывабныя для размяшчэння аб’ектаў гандлю, грамадскага харчавання, аказання паслуг насельніцтву, то 22 участкі для прадастаўлення ў прыватную ўласнасць для будаўніцтва і абслугоўвання аднакватэрных, блакіраваных жылых дамоў, на жаль, у гэтым годзе не знайшлі пакупнікоў. Яны выстаўляліся неаднаразова, некаторыя па 7-9 разоў, але з-за высокага кошту не былі запатрабаваны», — адзначаў Станіслаў Коціцаў.

Паводле яго слоў, павелічэнне кадастравай вартасці зямлі ў гэтым годзе паўплывала на канчатковы кошт. Так, калі раней некаторыя участкі ў раёне вул. Папярнянскай каштавалі каля Br450 млн, то цяпер — Br860 млн. «Іх не бралі і па папярэдняй цане, не гаворачы ўжо пра лічбу ў амаль Br1 млрд. Трэба шукаць іншыя падыходы да іх рэалізацыі, можа, прапанаваць у арэнду на 99 гадоў», — адзначаў Станіслаў Коціцаў.

Падрабязнасці

За два гады службовымі асобамі пагранічных пунктаў па каранціне раслін «Каменны Лог», «Беняконі-1», «Катлоўка», «Прывалкі», «Бераставіца» і «Брузгі» прычынена шкода рэспубліканскаму бюджэту на суму больш за 5,2 мільярд рублёў, паведамляе Камітэт дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці.

Гэта выявілася падчас праверкі Гродзенскай абласной дзяржаўнай інспекцыі па насенняводстве, каранціне і ахове раслін па пытаннях фітасанітарнага кантролю (нагляду) і адпаведнага афармлення падкаранціннай прадукцыі, якая транзітам перамяшчаецца праз тэрыторыю Беларусі.

РАБОЧАЯ ПРАФЕСІЯ ГАРАНТУЕ САМАСТОЙНАСЦЬ І ВЫСОКІ ЗАРОБАК

Спецыялісты «невывадковага профілю»

— На працягу апошняга навучальнага года (з кастрычніка па май) аналітычны цэнтр ЕсооМ праводзіў сацыялагічнае даследаванне, якім былі ахоплены больш як 2 тысячы навучэнцаў і 107 устаноў прафесійна-тэхнічнай адукацыі нашай краіны, — расказаў журналісту «Звязды» кіраўнік цэнтра Сяргей МУСІЕНКА. — Мы задалі рэспандэнтам каля 35 пытанняў, якія тычыліся іх прафесійнага самавызначэння, ацэнкі жыццёвых перспектыв, умов навучання і стэрэатыпаў вакол прафесійна-тэхнічнай адукацыі, распраёў, сродкаў у нашым грамадстве. Напрыклад, цікавілася ў маладых людзей матывамі выбару ўстаноў адукацыі. Больш як 51% адказалі, што ім падабаецца абраная прафесія. 17,5% паведамілі, што для іх мела значэнне роляная магчымасць працаўладкавання. Уплыў сям’і адзначылі 15 працэнтаў удзельнікаў. Прыкладна столькі ж рэспандэнтаў выбрала адказы «Тут працей навучанца», «Тут вучыцца бліжэй да дома» і «Трэба было дзесяці вучыцца». 12 працэнтаў рэспандэнтаў пайшлі навучанцаў у прафтэхустановаў таму, што не паступілі ў ВНУ і ССНУ. І амаль столькі ж канстатавалі выпадковасць свайго выбару. А вось прэстыжнасць свайго ўстанова адукацыі лічаць толькі 11 працэнтаў з агульнай колькасці рэспандэнтаў.

«12 працэнтаў рэспандэнтаў пайшлі навучанца ў прафтэхустановаў таму, што не паступілі ў ВНУ і ССНУ. І амаль столькі ж канстатавалі выпадковасць свайго выбару»

Галоўныя арыенціры

На пытанне «Якія магчымасці можа даць ваша прафесія?» большая частка навучэнцаў (57%) назвала высокі заробак. Каля 42% навучэнцаў выказала ўпэўненасць у тым, што авалоданне прафесіяй дазволіць ім стаць самастойнымі, 31,6% навучэнцаў, што змогуць зрабіць кар’еру. У тым, што будучая прафесія дазволіць адчуваць сябе прафесіяналам, упэўнены 28,5% рэспандэнтаў. І 25,5% лічаць, што ў іх будучыя добрыя умовы работы. А вось пра тое, што будучая прафесія дапаможа ім заваяваць павагу людзей, паведамілі толькі 14% навучэнцаў прафтэхустановаў.

На пытанне «Што для вас найбольш важна ў будучай рабоце?» больш як 66% навучэнцаў на першае месца паставіла адказ «Зарабляць шмат грошай». У пяціроў самых распаўсюджаных адказаў увайшлі таксама навучанцаў: «Працаваць у добрым калектыве» (57%), «Мець добрыя ўмовы работы (55%), «Працаваць на паспяховым прадпрыемстве» (43%) і «Мець прэстыжную работу» (43%).

«Палата прадстаўнікоў сканцэнтравана на заканадаўчым вырашэнні канкрэтных, запатрабаваных жыццём задач»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Прынясцю грамадству карысці і прынятыя парламентам рашэнні па ўмацаванні нацыянальнай беспякці, удасканаленні судавытворчасці, ад чаго залежыць упэўненасць людзей у абароненасці сваіх правоў і ўвогуле стан правапарадку. Запатрабаваныя жыццём змяненні ўнесены ў нарматыўна-прававую базу экалогіі і прыродакарыстання. Пашырылася заканадаўства міжнароднага супрацоўніцтва нашай краіны. Адазначы ратыфікацыю шэрагу новых інтэграцыйных пагадненняў у рамках Еўразійскай эканамічнай супольнасці і СНД.

— Са сказаннага вамі вынікае, што дэпутаты сур’ёзна заagliaбіліся ў заканатворчую работу.

— Да любой работы, якой займаешся, трэба ставіцца сур’ёзна, з усёй адказнасцю. А ў заканатворчасці гэта, я скажаў бы, умова з умоў.

— Умова чаго?
— Высокай якасці законаў, іх адэкватнасці патрабаванням часу.

— Але ж час даволі імквіны, а ў перыяд глабальных эканамічных трансфармацый — асабліва. Ці лёгка трымаць руку «на пульсе»?

— Ва ўсіхкім разе гэта не ў цяжар, калі ёсць прафесіяналізм, разуменне задач краіны і чуйнасць да сусветных тэндэнцый. Плюс абавязковае ўзаемаразуменне па прычынова важных пытаннях з партнёрамі па заканатворчым працэсе. Законны ж гэтаваўраўца калектывна.

— І, з’яўжаўца, нярэдка даволі працягла, як тыя ж, напрыклад, знакавыя для другой парламенцкай сесіі законы аб інвестыцыях, канцэсіях, бухгалтарскім уліку і справаздачнасці і іншыя, пра змест якіх ужо расказвалася ў друку, у тым ліку і

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

— Уладзімір Паўлавіч, як вы ацэньваеце палітычны рэсурс цяперашняга дэпутатскага складу Палаты прадстаўнікоў?

— Ён залежыць у першую чаргу ад прадуктыўнасці заканадаўчай работы, таму яе інструментарый завостраны на дасягненне канкрэтных якасных вынікаў. Маю на ўвазе прадуктывы падыход да максімальна магчымай канкрэтызацыі заканапраектаў, скарочэння нормаў непрамога дзеяння, пашырэнне «нулявога чытання» і грамадскага амеркавання паступіўшых у Палату прадстаўнікоў нарматыўна-прававых актаў, маніторынг заканадаўства, радыётрансляцыі з сумесных пасяджэнняў Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі, на якіх члены ўрада адказваюць на пытанні парламентарыяў. На такіх пасяджэннях заслухоўваюцца даклады намеснікаў прэм’ер-міністра, абмяркоўваюцца самыя важныя праблемы эканамічнага і сацыяльнага развіцця краіны і шляхі іх вырашэння. Варта сказаць і пра рэгулярнае правядзенне выязных пасяджэнняў пастаянных камісій, што дапамагае акцэнтаваць наспельныя пытанні і выпрацоўваць агульную пазіцыю па карэктуючых нарматыўна-прававой базы.

— Заканотворчы рух ідзе па розных лініях?

— Па розных, але ў адным рэчышчы. І прыносіць плён.

— Час летых адпачынкаў для гэтай работы, напэўна, не вельмі спрыяльны?

— Ён не з’яўляецца перашкодай, калі ёсць жаданне і ўменне прафесіянальна і творча працаваць над законамі. Пасля завяршэння вясновай сесіі Палаты прадстаўнікоў заканатворчая работа не спынілася. Яе эпіцэнтр перамясціўся з Авальнай дэпутатскай у мінулыя гады нарматыўна-

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

прававога падмурка. Цяпер мы ўмацоўваем заканадаўчую базу з улікам правапрымяняльнай практыкі і надзённых задач.

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

ФАКТЫ

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

ФАКТЫ

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

ФАКТЫ

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

ФАКТЫ

ВАКЦЫНУ АД ЧУМЫ СВІНЕЙ НАМ ПАСТАВІЦЬ ЛАТВІЯ

Для правядзення імунізацыі дзікоў на тэрыторыі Беларусі адпаведную вакцыну супраць класічнай чумы свіней нашай краіне паставіць Латвія.

Такое рашэнне прадугледжана пастановай Саўміна ад 26 ліпеня 2013 года № 660.

У адпаведнасці з гэтым дакументам, Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі і харчова-ветэрынарнай службы Латвіі павінны падпісаць дагавор, згодна з якім Латвія прадставіць нашай краіне вакцыну супраць класічнай чумы свіней для правядзення імунізацыі дзікіх кабановаў на тэрыторыі Беларусі ў 2013 годзе.

Сяргей ПАЛІНІН.

НА КАНТРОЛІ СВОЕЧАСОВАЯ ВЫПЛАТА ЗАРОБКУ

12 суб’ектаў гаспадарання Гомельскай вобласці дапусцілі парушэнне тэрмінаў выплаты заробатнай платы. Як паведамілі ў Камітэце дзяржаўнаму кантролю Гомельскай вобласці, 10 з іх адносяцца да аграпрамысловага комплексу і 2 — бытавага абслугоўвання.

Так, заробатная плата за май працаўнікам таварыства «Жгунское» Добрушскага раёна ў суме Br561 млн была выплачана з затрымкай на 7 дзён, працаўнікам падпрямейства «Церахоўка-Агра» таго ж раёна — у суме Br790 млн — на 9 дзён. Між тым, нясвоечасовае выплата заробатнай платы стварае ўмовы для нясвоечасовых разлікаў грамадзян за аказаныя ім камунальныя паслугі, зніжэння таваразвароту, няпоўнага пастануплення планавых падаткаў і збору.

Камітэтам дзяржаўнага кантролю Гомельскай вобласці сёлета за парушэнне тэрмінаў выплаты заробатнай платы прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці 6 юрыдычных асоб на суму Br30 млн і 6 службовых асоб на суму Br6,8 млн.

Гомельскім абласным упраўленнем Дэпартаменту дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь прыцягнуты да адказнасці 4 юрыдычныя асобы на суму Br5,3 млн і 10 службовых асоб на суму Br6,7 млн.

ДВА ПАРУШЭННІ У АДНЫМ ПОЕЗДЗЕ

У пункце пропуску «Церахоўка» пры правядзенні мытнага кантролю ў пасажырскай цягніку паведамленнем «Днепрапятроўск—Санкт-Пецярбург», у адной з прыбярэжных вагонаў № 9 было выяўлена прутасаванне для курэння, зробленае з плястыкавай бутэлькі, а ў дарожнай сумцы аднаго з грамадзян Украіны — папярковы скруткат з рэчывам расліннага паходжання зялёнага колеру.

Са слоў гаспадарка багажу, у пакеце знаходзілася марыхуана. Паведанена экспертыза, па выніках якой заведзена крымінальная справа па артыкуле аб кантрабандзе.

У прэс-групе Гомельскай мытні паведамілі, што адначасова ў вагоне № 2 правадніку было прапанаваана зрабіць мытнае дэклараванне тавараў, якія ён перамяшчае. Пасля таго, як была зафіксавана адмова, падчас правядзення мытнага агляду былі выяўлены сукенкі, жакеты, спадніцы, штаны, гарнітуры, блузкі, халаты і іншыя прадметы адзення ў колькасці звыш 50 штук коштам больш за Br25 млн. Устаноўлена, што тавар не прызначаны для асабістага карыстання, а перавозіўся з мэтай рэалізацыі на тэрыторыі Мытнага саюза. Рэчы канфіскаваны. Распачаты адміністрацыйны працэс.

ЗНАДАТА ДАРАГІЯ ЛЕКІ

48-гадовая фармацэўт адной з гомельскіх аптэк папрасіла зняўміць урача-тэрапеўта адной з паліклінік Гомеля выявіць рэцэпт на «Рэліум», які з’яўляецца псіхатропным рэчывам.

Гэтыя моцнадзейныя лекі, што адносяцца да групы транквилізатараў, прызначаліся для знямілай — заغدчыцы складала аднаго з універсамаў, якая выкупіла іх там жа, у аптэцы, за 8700 рублёў. Ва ўпакоўцы знаходзілася дваццаць таблетаў дзядруйкай па 5 мг кожная. У выніку раённым аддзелам Следчага камітэта ў дачыненні да фармацэўта заведзена крымінальная справа за незаконны збыт наркатычных сродкаў у буйным памеры. За што прадугледжана пакарэнне — пазбаўленне волі на тэрмін ад васьмі да трынаццаці гадоў. І нават канфіскацыю маёмасці.

Прэс-служба УУС Гомельскага аблвыканкама папярэджвае: перш чым «дапамагчы» знаёмым, падумайце пра магчымых наступстваў такой сітуацыі для сябе.

ДЗЕЦІ ЗАГІНУЛІ ПАД ПЯСКОМ

Дзве дзяткіны ва ўзросце 10 і 12 гадоў адпачывалі ў сваіх агульных бабুলі і дзядулі ў вёсцы Рудня-Марымонова Гомельскага раёна. 30 ліпеня пасля абеда яны пайшлі гуляць на пясчаны насып, які знаходзіцца за кіламетр ад населенага пункта. Калі бліжэй да вечара юныя гамяльчанкі не вярнуліся дадому, сваякі пайшлі іх шукаць.

Дзядуля і дзядзька выйшлі да яру, дзе ўбачылі дзве ямкі ў пяску і грунт, які нядаўна абсыпаўся. Целы дзяткінынак былі засыпаны пяском, званку засталася толькі ножа. Як паведаміла афіцыйны прадстаўнік упраўлення Следчага камітэта па Гомельскай вобласці Марыя Крыванагова, Гомельскі раённы аддзел СК праводзіць праверку па факце смерці дзвюх непаўналетніх, прызначана судовая-медыцынская экспертыза.

Дарэчы, летась у Гомельскай вобласці пяць дзяткі загінулі па прычыне абвальвання грунтаў: два хлопчыкі ў вёсцы Залатуюха Калініцкавіцкага і тры — у вёсцы Звянкае Хойніцкага раёна. Супрацоўнікі Следчага камітэта звяртаюць увагу бацькоў на неабходнасць пільна сачыць за тым, якія месцы іх дзеці выбіраюць для сваіх небяспечных гульняў.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

КАНТРАБАНДНЫЯ АЙФОНЫ НА 1,8 млрд

Віцебскія мытнікі канфіскавалі буйную партыю дарагіх айфонаў агульнай коштам звыш 1,8 мільярд рублёў, і гэта толькі па папярэдняй ацэнцы.

З гарадскім пасёлкам Лёзна супрацоўнікамі аператыўна-пошукавага аддзела Віцебскай мытні быў прыпынены рух аўто «Табэта», што ехаў у напрамку Расіі. У багажным аддзяленні аўтамабіля яны знайшлі 274 дарагія мабільныя тэлефоны. Кіроўца транспартнага сродку — грамадзянін Беларусі не змог прад’явіць на тавар якіх-небудзь дакументаў.

Айфоны, паколькі яны незаконна перавозіліся па тэрыторыі Мытнага саюза, канфіскавалі.

КАНФІСКАВАНЫ ЦЫГАРЭТЫ НА 36,5 млн

Супрацоўнікі Віцебскай мытні ў грузавым цягніку пад вуглем на рэспубліканскім пункце мытнага афармлення «Бігосава-2» знайшлі буйную партыю кантрабандных цыгарэт.

Як паведамілі ў аддзеле ідэалагічнай працы Віцебскай мытні, у двух паўгонагах пад верхнім пластом вуглю былі знойдзены цыгарэты марак «Прэм’ер» і «NZ Gold» — усяго 7,5 тысячы пачкаў. Цыгарэты беларускай вытворчасці, маркіраваныя акцызнымі маркамі Рэспублікі Беларусь, на агульную суму больш за 36,8 мільёна рублёў канфіскаваны.

КРАЎ ЦУКАР ВАГОНАМІ

У Віцебску пастаўлена кропка ў расследаванні гучнай «цукровай» справы.

Паводле слоў Дамітрыя Мяртур’ева, пракурора аддзела па наглядах за выкананнем заканадаўства Упраўленнем Следчага камітэта па Віцебскай вобласці, бізнесмен, які кіраваў фірмай, украў амаль 127 тон цукру, які належаў Слуцкаму цукроварафінаднаму камбінату.

Падчас следства было высветлена, што гэты цукар, агульнай коштам больш як 345 мільёнаў рублёў, быў рэалізаваны іншай фірме без пісьмовага ўгаднення з камбінатам. Грошай за тавар на камбінаце так і не дачакаліся.

«Дзеляць» чалавек асуджаны за прывасненне і страату да 4 гадоў пазбаўлення волі з адыбваннем пакарэння ў папярэйшай калоніі ва ўмовах ўзмоцненага рэжыму. У асуджанага канфіскавалі маёмасць і пазбавілі права займаць пасады, звязаныя з выкананнем арганізацыйна-распарадчых функцый тэрмінам на 3 гады. На карысць падпрямейства спягнана прычыненая шкода — 912 мільёнаў рублёў.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

МІМА БЮДЖЭТУ

ботнікаў мытных органаў было прааналізавана больш за 50 тысяч тавара-транспартных і іншых суправаджальных дакументаў. У пагранічных пунктах па каранціне раслін выяўлены шматлікія парушэнні заканадаўства пры афармленні транзітнай прадукцыі, якая падлягала фітасанітарнаму кантролю (нагляду). Службовыя асобы аглядалі і афармлялі адпаведныя транспартныя сродкі і ў той жа час частка грашовых сродкаў за аказаную паслугу на рах